

За экономию, производительность труда и качество работы!

Режим экономии—длительное и серьезнейшее испытание.—Это не мимолетная кампания, а работа, расчитанная на годы.—До сих пор не чувствуется достаточного участия молодежи в этой работе.—Корреспонденты свое главное внимание должны сосредоточить на освещении в корреспонденциях фактов борьбы за экономию, достижений и недостатков, инициативности и расхищанности.

Почему нам нужен режим экономии

Наша промышленность шагает вперед гигантскими шагами. В этом году у нас будут пущены в ход все фабрики, сколько либудь годные к работе. Не останется почти ни одной неработающей фабрики. И перед нами встает большая и важная задача: строить новые фабрики и заменять наши старые машины новыми, более усовершенствованными.

Откуда же взять средства на это новое строительство? Если бы капиталисты нам дали взаймы—дело бы немногого поправилося. Мы бы могли построить на эти займы новые заводы. Но капиталисты нам денег не дают, так как им невыгодно, чтобы Советская Россия развивалась и крепла.

Остается единственный выход: искать эти средства у себя. Можно ли эти средства найти, ведь мы еще очень бедны? Если хорошенко поискать—можно найти. Верно, что мы бедны, но верно так же и то, что мы слишком расточительны, часто слишком щедры, слишком легкомысленно относимся к нашим средствам. Мы зачастую тратим деньги на вещи, без которых можно обойтись или с которыми можно во всяком случае подождать, позволяя себе роскошь.

Много есть каналов, по которым совершенно в пустую утекают наши денежки. В советских учреждениях эти деньги тратятся на раздутые, обжорливые штаты, на автомобили, на катания по командировкам, на суточные, разездные и т. д., на рекламирование товаров, которых нечего рекламировать, так как их все равно не хватает. На предприя-

тиях мы теряем громадные средства от неправильного распределения работы, от несвоевременной подачи сырья, от простоя станков, от всяких отчислений на нужды, ничего общего с промышленностью не имеющими. А сколько убытка терпит предприятие от прогулов и невыходов на работу, от плохой, неряшливой работы, сколько вреда приносит неправильное использование рабочего дня.

И вот на таких вещах можно было бы сэкономить, сберечь десятки и даже сотни миллионов рублей, а деньги вложить на строительство новых заводов и фабрик.

В каждом отдельном учреждении, на каждом заводе есть такие ничем не оправдываемые сейчас затраты. И долг каждого рабочего выявлять эти затраты, бороться с ними через газету, через производственные совещания, через товарищескую дисциплину, помня, что чем скорее мы накопим средства, чем скорее расширим нашу промышленность, тем скорее будет расти благополучие всей страны и каждого рабочего в отдельности.

П. Б.



Под трехрядку.

На всех фабриках находим—
Экономии режим!
А у нас прогулы сплошь—
Подтянися, молодежь!

Из за дырней ребят—
Много тягостных затрат...
У станка болтаются,
Курят, забавляются.

Каркают, что воронье,
Портят ценные сырье.
Вместо дел заводят спор,
Неуместный разговор.

Эх, ребятки, вы ребятки!
Глянь: повсюду недостатки...

Мы в хозяйственный под'ем—
Недостатки изживем!

Не бывать коню быком,
А березе—елкой!
Мы затраты изведем
С комсомольским толком!

На всех фабриках находим—
Экономии режим!
Близок, близок первомай—
Производство подымай!

Гришка Ладный.

Л. Сосновский.

Молодая деревня.

Черным укором и грунай помехой стоит на пути к социализму старая, темная, а, главное, нищая деревня. Скоро пойдет десятый год советской власти, а наша деревня еще не стала богаче прежнего. На прежнем уровне экономики нельзя пересоздать страну, нельзя сделать ее истинно культурной, способной устроиться по социалистически.

Много препятствий на пути к социализму. Одно из них—наше собственное непонимание, что надо делать в деревне.

В отране у нас около 5—6 тысяч агрономов, из коих в деревне только половина. Из этой половины подлинных боевых агрономов, способных увлечь за собой деревню, тоже не больше половины, а то и меньше. Ясно, что на несколько сотен агрономов, плохо обставленных в смысле условий работы, плохо оплачиваемых, не приходится возлагать всех надежд по переустройству деревенской экономики.

Кто же поведет деревню на новые пути хозяйства и быта?

Только новое поколение деревни, только крестьянская молодежь. Мы как-то проглядили, что в комсомоле уже около миллиона молодых крестьян. Мы как-то проглядили, что из миллиона крестьян-комсомольцев уже около ста тысяч самостоятельных домохозяев.

Сколько же из ста тысяч крестьян комсомольцев, самостоятельно ведущих хозяйство, насчитаем мы людей, хотя бы избучно подготовленных к переустройству хозяйства на более культурных началах? Страшно

ответить, но я думаю, что из ста тысяч едва ли найдется хоть одна тысяча. Еще страшнее признать, что никто всерьез и неставил себе задачей превратить эти сто тысяч крестьян-комсомольцев в передовой ударный батальон бойцов с нищетой и тьмой.

Прежде всего—с нищетой. Без ликвидации самой острой нищеты нельзя говорить о какойнибудь серьезной культурной работе в деревне.

Насколько нам известно, дальше общих фраз в комсомольской печати дело нешло. Никаких серьезных организационных мероприятий по сплочению крестьян-комсомольцев на почве их экономики не проводилось.

Едва ли не первым шагом надо считать попытку Сергиевского укрума ВЛКСМ (Московской губернии) регулярно созывать совещания активных крестьян-комсомольцев, ведущих самостоятельно хозяйство. Результаты первого совещания освещены в интереснейшей книжке Я. Ильина "Комсомол в строительстве новой деревни" (изд. "Мол. Гвардия").

Всех, интересующихся зарождением новой деревни можно отослать к этой поучительной книге.

Меня в ней поразило вот что. Собравшиеся комсомольцы, подлинные цвет нашей нынешней деревни, проникнуты каким-то трепетом перед возможным повышением их достатка в результате перехода к культурным формам хозяйства.

"А что, если я стану зажиточным хозяином?

А что, если у меня всего будет

вдоволь и я ни в чем не буду нуждаться? Какой же я тогда буду комсомолец или коммунист? Ведь это обрастание, скучаивание?

Вот речь комсомольца Комкова из Рогачевской волости:

— Нам не надо, чтобы наше хозяйство было таким, чтобы оно напоминало, чтобы через края валилось. Есть картошка, есть хлеб—и достаточно, нужно проводить общественную организационную работу, нужно в обществе работать, а не только для своего хозяйства, чтобы она переполнялась и валилась через край.

Со стороны можно подумать, что хозяйству Комкова в самом недалеком будущем угрожает переполнение "через край" и ему остается возвалгнуть плотину против излишнего благосостояния.

"Хлеб картошка".

В действительности же хозяйство комсомольца Комкова им самим характеризуется в таких чертах:

— Хозяйство свое веду я таким способом, как и все крестьяне... Двор обыкновенный, холодный. Лодынка—ключенка... Все по-старому, как искстя ведется. Моя забитость состоит в том, чтобы насадить картошки мешка 2—3 для прокормления своей семьи... Я заинтересован, товарищи, в культурном ведении сельского хозяйства, но нет сил, нет возможности. Потому что один там товарищ помогает мне в своем хозяйстве. Вам известен этот товарищ—это жена, и на этом товарище лежат еще два товарища: один крещеный, другой октябринец.

Справедливость требует отметить, что тов. Комков является председателем сельсовета и все силы отдает именно этой общественной службе.

Совместимо ли со званием комсомольца поднимать свое хозяйство до уровня благополучия, до ликвидации нужды?

Как совместить заботы о поднятии своего хозяйства с добросовестным выполнением общественных обязанностей комсомольца без ущерба для того и другого.

Вот какими мыслями и заботами

Длительное испытание. Эзамен на хозяйственную зрелость.

За что страдаем..

Недавно исполнился юбилей комсомольской ячейки при 1-й гостинице. Ребята устроили вечеринку, которая обошлась в... 150 рублей. Теперь комсомолцы вносят ежедневно деньги, которые нужно отдать за юбилейные торжества и головы говорят: "За что страдаем?"



Комсомольцы первой типографии после "праздника".

Что отражается на производительности? (Минская профшкола строителей).

В столярном цехе нашей профшколы замечается сильный недостаток в некоторых инструментах, как-то: стамесках, долотьях, ножовках и т. д.

Между тем, в канцелярии школы, в шкафу под замком этих инструментов лежит довольно много.

Во время работы надо отрываться от станка и ходить по всей профшколе в поисках нужного инструмента.

И. Зелисон.

Бескарбысная трата сродкаў.

(Клімавічы, Профтехшкола).

У нашей профтехшколе ёсьць маторны рухавік у паўтары сілы з дынамо машынай у 35 ліямпака. І вось адумала наша адміністрацыя правасцьці ў школе электрычнасць. Задумалі—зрабілі.

Адваралі 1 га інструктара на два тыдні ад працы і началі ўстанаўліваць матор, распачалі праводку элекетрычнасць.

Узялі на гэтую справу з спэц-сродкаў 150 рублёў.

Чакалі, чакалі вучні сьвету, але не дачакаліся. Вышла так, што праца рухавіка каштавала вельмі многа і школа так і засталася без элек-

тробынасці. Таким чынам было за-трачана вельмі многа і часу і сродкаў бяз ускій карысыці.

І тэта ў той час, калі патрабуна-гроши на больш неабходныя рабы-як інструменты — напільнікі, ста-мекі і г. д.

Таксама вось і цяпер. Адміністра-ция ўзялася за тое, каб зрабіць ста-лы для маймання, якія будуть ба-толькі к... канікулам.

Паустасе пытанне: ці патрабуна-траціць спэц-сродкаў ў такія сэр-якія ў сучасны момант ня могуць сва-рыстоўвацца.

Я. Хмурый.

Здесь сказацца отсутствие серьезной разъяснительной работы комсомола в целом, преобладание чисто политической работы без достаточного сочетания ее с хозяйственной. В результате, цвет крестьянской молодежи лишен правильной установки—установки на под'ем, на благо-ствование деревни, на рост культуры деревни, на ликвидацию потре-бительского замкнутого, мало связанного с городом хозяйства.

Но книжечка Ильина дает полную уверенность, что первая же серьезная попытка комсомола направить внимание крестьянской молодежи на правильный путь даст положительные результаты. Комсомольцы—крестьяне довольно скоро найдут способы правильно сочетать работу в своем хозяйстве с работой общественной.

Сдвинуть сначала сто тысяч комсомольцев-домохозяев, потом за них остальные 900.000 крестьянской молодежи, работающей пока в отцовских хозяйствах, — это значит обеспечить победу новой молодой деревни над старой.

А, кроме комсомола, в деревне народилась целая армия пионеров. Еще нет достаточного количества руководителей пионерства, способных увлечь ребятишек на доступные им пути обновления хозяйства. Но и это придет очень скоро. Деревня будет окажена со всех сторон—сверху и снизу—натиском созидающего, преобра-зующего духа революции.

Признаки этого множатся.

Л. Сосновский

Прокуратор Серебрякова.

(Письмо из Москвы).

69 лет. Странное лицо старушки, таких, если не мало, то во всяком случае,—порядочно. Бабушка. Обыкновенная бабушка.

Эта картина бабушкиной или племяннику мигом расцветает, как только Серебрякова произнесет первую фразу. О, тут не о чулках разговор! Какая манера выражаться, какая четкость формулировки! На каждый вопрос и по каждому эпизоду у этой старенькой женщины тут же готов ответ, яркий по форме и резкий, даже дерзкий иногда по существу.

В доме Серебряковой было нечто вроде «революционного салона». Там собирались на журфиксы, распивали чай и спорили о народничестве и марксизме. Мелькают имена сестры Ленина—Анны Ильиничны Елизаровой Смидович, Луначарских, Мицкевич. Революционеры использовали дом Серебряковой, как относительно безопасное место для встреч (да, именно; до чего «относительное»). Серебрякова использовала встречи... Как она их использовала,—в этом как раз и разбирается суд уже нескользко дней.

Перед судом проходят свидетели, живые свидетели тех далеких дней. Ведь это было 20—25 лет тому назад. Елизарова, Карасева, Лядов, Лалоянц, Луначарский.

Они воскрешают обстановку того времени, такие детали, о которых обыкновенно не пишут в исторических книжках. Эти детали—как собирались, как конспирировали, как связывались с рабочими, характеристики, простые житейские характеристики—они дают «дух эпохи».

Больше внимания—профработе!

И это не мешало бы...
(Витебск).

Молодежь фабрики «Двина» (Витебск) до сих пор мало участвовала в жизни профсоюза. Однажды после профдня молодежью был поставлен обещанный спектакль и это привлекло много ребят.

Последний профдень был без всякого спектакля и никто не явился. Это, конечно, плохо, что молодежь приходит на собрания из-за спектакля, но все же на первое время не мешало бы устраивать после собрания всякие инсценировки, концерты или демонстрировать кино-фильмы.

Посредством этого можно будет привлечь молодежь на собрания и постепенно втягивать ее в профсоюзную жизнь.

М. Алешицкий.

Экономическое положение СССР.

Если бы не было товарного голода и всего, что следует за ним, наше экономическое положение можно было бы считать вполне удовлетворительным. И, действительно, в сельском хозяйстве мы имеем приличное состояние озимых; количество влаги таково, что едва ли можно беспокоиться за дальнейшую судьбу озимых, за посев и развитие яровых; отдельные сообщения с мест говорят о предполагающемся весьма заметном увеличении яровых посевов.

Если не будет какой-нибудь климатической катастрофы, в 1926 г. урожай будет не ниже 1925 г., а воловий сбор значительно выше.

Что касается промышленности, то здесь нам гарантировано увеличение производства в сравнении с прошлым годом на 35-40 процентов. Нельзя сказать, чтобы этот темп остался бы скромным. Особенно быстро разворачивают свою работу как раз те отрасли, продукция которых так нужна нашей стране: топливные, металлические и строительные. Для нового строительства и капитальных работ в промышленности, нам удается уделить крупную сумму в 850 миллиардов.

На внутреннем рынке, в течение всех последних месяцев, царит бодрое настроение и ни о каких сбытовых затруднениях не может быть и речи.

На сельскохозяйственном заготовительном рынке в марте обнаружено переломное явление: цены пошли на снижение. Хлеб поступает в продажу в большем количестве, чем весной прошлого года, так что мы можем усилить его вывоз.

А Серебрякова слушает. Внимательно слушает. Иногда иронически улыбается широкой улыбкой уверенного в себе человека. Не пропускает чьего-либо свидетеля. Задает вопросы, ответы на которые должны, по ее мнению, придать больше веса ее собственным словам. Она сама ведет защиту и, пожалуй, не нуждается в услугах своих защитников.

Линия ее—«работала с Зубатовым идеально, никого не предавала; если Зубатов и расписал мои заслуги, то только потому, что хотел—по дружески—выхлоптать пенсию». Эту версию она настойчиво проводит во всех своих показаниях, умело затушевывая «спасные» эпизоды и размазывая нейтральные.

В организации она «не была и не могла быть по особым причинам». По каким особым причинам?—Это, пока, тайна.

—У меня громадная сила воли, говорит Серебрякова, я сумею себя сдержать. Это и видно.

Она отрицает, упорно отрицает свое предательство. Если бы заглянула ей в глаза. Прямо, настойчиво. Пусть кто нибудь из тех многих, которых она предала! Но старая предательница хлопает веками и спокойно смотрит слепыми глазами:

—Нет, ничего не знаю.

М. Чарный.

* * *

Суд приговорил Серебрякову к высшей мере наказания—расстрелу, замененному 7 годами тюремного заключения.

Буржуазный мир.

Гул войны не умолкает.

Когда началась мировая империалистическая война 1914-1919 г. г., буржуазия всех стран объявила ее «последней». — «Побьем, мол, Германию, а тогда в мире жить будем!».

Лживость этого утверждения была и тогда очевидна для передовой части рабочего класса—для большевиков.

Теперь же эта лживость становится все более и более ясной для всех рабочих.

Империалистическая война закончилась Версальским миром 1919 года. «Версаль» (Версальский договор) поработил Германию и одновременно обнаружил все растущие противоречия между Америкой и Англией—с одной стороны, Англией и Францией—с другой, Японией и Америкой—стремительными. Все эти противоречия с неизбежностью приведут в дальнейшем к новой еще страшной империалистической войне.

Кроме этих основных противоречий, «Версаль» поделил карту всего мира между победителями, совершив не считаясь с желанием населения, населяющего поделенные страны. Это тоже создало почву для ряда мелких войн. В этих войнах страны победительницы оружием дополняют Версальский договор, а страны угнетенные борются за свое освобождение, против Версальского грабежа.

Со времени Версальского «мира» ни на минуту не умолкал гул войны. Сначала греко-турецкая война, тянувшаяся около 3 лет и кончившаяся победой турецкого народа, завоевавшего себе независимость. Затем—кровавая затяжная национально-свободительная борьба в Китае, схватки между Турцией и Англией из-за мусульманской нефти и ряд других конфликтов.

Войны риффов и друзов.

Среди них приковывает наше внимание война риффов в Марокко и друзов в Сирии, за свою независимость. По Версальскому договору Марокко и Сирия переданы во власть Франции. Хозяйничанье захватчиков быстро восстановило против себя на селение и оно пошло на восстание. Эти восстания делятся уже второй год.

Эти мелкие войны являются репетицией к грядущей большой империалистической войне. По тому, на какой стороне сейчас находится или иная политическая партия или группа, которая выступает от имени пролетариата, можно судить, какую позицию она займет в новой мировой войне.

Ничего говорить, что «социалисты» всех мастей поддерживают свою буржуазию в борьбе против порабощенных колониальных народностей.

частности крестьянскому. Орудия и машины берутся на расхват, не хватает металла для кустарей, для кузниц. Благодаря товарному голоду розничные цены лезут вверх, так как частный розничник держит в своих руках больше половины розничной торговли. Это разыгрывает деревню с городом, бьет по делу регулирования рынка, ослабляет сельскохозяйственные заготовки и задерживает рост экспортных операций.

В этом отношении наше положение надо считать очень тяжелым и приложить много сил к устранению товарного голода и к сжатию оптово-розничных ножниц.

Пленум ЦК партии дал в этом отношении две директивы: 1) всеобщее увеличение промышленной продукции, выполнение производственных программ, коротко говоря, индустриализация страны; 2) развитие и укрепление кооперативной товаро-проводящей сети, по которой товар доходит до деревни с накидкой не 100 проц., а приблизительно 45—50 проц.

На эти участки хозяйственного фронта и надо обратить главнейшее внимание.

В. Сарабьянов.

Первомай и Пасхальная пасха.



В противовес церковным праздникам пролетариат имеет свои пролетарские праздники—праздники революционной борьбы, в которые пролетариат подсчитывает свои победы и поражения и намечает пути дальнейшей борьбы.

В этом году совпадают два таких противоположных праздника: 1 Мая—боевой праздник пролетариата и пасха—церковный праздник,—праздник пытства и обжорства. Какова же суть этих праздников, каково их происхождение. Который из них должна отметить молодежь.

Религия—орудие в руках буржуазии.

Религия, писал В. И. Ленин, есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами также неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чар, чудес и т. п. Лишь революционная борьба, участившая в ней, активная помощь партии пролетариата, освобождает рабочий класс от религиозного гнета.

Революционная борьба и религия—два противоположных лагеря, олицетворяющих два борющихся класса: класс пролетариата, уже победивший в одной стране—СССР, и класс буржуазии, господствующий в остальных странах.

Задача первых, уничтожив несправедливейшую эксплуатацию небольшой группой людей остальной массы, построить общество на новых основах; цель вторых—помешать осуществлению задачи большинства, сохранить свое благополучие. Религия—орудие сохранения этого господства, орудие затмения, орудие внушения ненужности противиться самодержству господинов мира сего.

В нашей советской стране, где рабочий класс уже расправился с буржуазией, уже приступил к ломке старого быта, к борьбе за новый быт, религия потеряла свое основное значение, она лишь тормоз в нашем строительстве, пышностью своих празднеств и церковных служб задерживающий на некоторое время менее сознательные кадры пролетариата от перехода в лагерь нового быта, в лагерь пролетарского строительства.

Как прошли Пасхи.

Один из таких, особо пышных, праздников, к которому верующие начинают готовиться заранее, празднику обедения используется для доказательства существования христа, при помощи воздействия на чувства верующих.

—Распятый христос пострадал за вас, открыл вам вход в царство небесное—говорят попы верующим.


Смит.

Комсомольская пасха в этом году.

ЦК ВЛКСМ разъяснил местным организациям союза, что никакой особой кампании в пасху этого года комсомол не проводит.

Участие ВЛКСМ в антирелигиозной пропаганде должно идти по линии содействия местным отделениям союза «Без божников» и помощи в той работе, которую они будут проводить в пасхальных дни (помощь в устройстве предпасхальных вечеров, лекций, бесед, вербовки новых членов, распространение газет и т. п.).

Для машины работы юношеских секций ЦК рекомендует использовать сборник: «Клуб против церкви»—изд. «Молодой Гвардии».



От разорванного слабого хозяйства через сех, хоз, кооперацию организовано войдом к богатой и кропкой советской деревне.

У Чырвонай арміі.

У пачатку маія распачненца збор навабранцаў, які у мінулым пры-
веліце былі заічаны у тэрчасці.—Комсамольскім організацыям неабхідна
распачненца працы і падрыхтаваць комсамольцаў да збору.

Да збору навабранцаў 1903 г.

Частка прызыўнікоў 1903 г. ў мінулым прызывае была заічана ў тэрчасці. Праз некалькі тыдняў пачаліся іх зборы. За кароткі тэрмін (75 да.) з навабранцаў павінны зрабіць баяздольнаага чырвонаармейца, когдато ўвесені можна заічаны ў сляянінкі.

Сарод навабранцаў маюцца і комсамольцы. Роль комсамольца ў арміі высвятлена і агаворана. Жеж такі трэба сваечасова падрыхтаваць комсамольца да працы ў новых умовах.

Волыты мінулых прызываў паказваюць, што комсамольцы прыносяць з сабой "грамадзкія настроі", не разумеюць розныць у працы грамадзкіх і ваксовых груп КСМ, меаханічнікі пераносаць грамадзкія формы членства з працай у арміі праз падрыхтаваць школных выпадкі.

Неабхідна да збору азнаёміць комсамольцаў з іх новымі абавязкамі ў спацыяльных сходах, дазволіць им азнаёміцца з працай у арміі праз падрыхтаваць і г. д.

Неабхідна, каб комсамолец быў неабхідным на толькі на зборы, але і на яго. Траба звышчыць падрыхтаваць, калі комсамольцы, а такім членствам, якім зімамі ў зборе.

На гаспадаркі навабранцаў, ў якіх не застаецца працаздольных мужчын трэба звырнуць увагу і праз камітэт узаемадапамогі ім дапамагчы.

Траба будзе прасачыць, каб пасля збору багракі быў бі зноў прынятый на працу (дзвік на гэта ёсьць).

На гаспадаркі навабранцаў, ў якіх не застаецца працаздольных мужчын трэба звырнуць увагу і праз камітэт узаемадапамогі ім дапамагчы.

Пасля збору трэба будзе на ячейках заслухаць спрэваздачы комсамольцаў-навабранцаў (а тады ўжо перанесіць) аб іх працы.

I. F.

Ні рун вон плох.

(Мозырскі округ).

При отчете начальников допрызывников о работе пунктов нашего округа выяснилось недостаточное внимание некоторых комсомольских организаций к своеменному оловению (за 3 дня раньше) комсамольцев в зборе. Так, например, Азаричевский район положил циркуляр в райком, благодаря чему не удалось соединить комсамольцев раньше на 3 встречи допризывников.

Были случаи неэтичных поступков со стороны отдельных комсамольцев. В Житковичском районе комсамольцы пили русскую горькую в присутствии допризывников, также один комсамолец был предан суду за неявку на пункт (хотя и были причины неявки, но этот комсамолец не оповестил об этом начальника учебного пункта).

При будущих сборах допризывников комсомольским комитетам, каждому комсамольцу в отдельности такой "работы" повторять не допустимо. Надо заранее готовится к сборам.

B. Зельдин.



—Идемо на збор? — Не е... К ребятам— выпить!

Мы кирюші и твердо стоим на страже.

(Бобруйск. Комсомол Н-ского корпуса).

Комсамольцы пропушеніі через специальные семинары активистов. Многие из активистов являются теперь секретарями партийных ячеек, политруками, библиотекарями, есть и секретари партийных коллективов.

Свыше 800 человек комсамольцев несут обязанности командири.

Каждый комсамолец стал действительным "организатором дисциплины среди красноармейцев". Комсамольцы Бобруйши и комсомольские ячейки тех мест, где проходили маневры могут подтвердить, что комсамолец корпуса будет хорошим работником и в деревне.

Комсомолия Н-ского корпуса выросла, окрепла и ко всему готова!

Ivanov.

Эй! Живо, живо!.

(К годовщине Н-ского Краснознаменного кавполка).
Когда прошло с твоими днями, как заседали в Н-ском корпусе первые члены ячейки. В 1924 году заседалось всего 70—180 комсамольцев. Вся работа тогда группировалась в полковом масштабе, а теперь в редких собраниях и группах юношеского кружка. Членство комсамольцев в Н-ском корпусе увеличилось в разы. Тяга в комсомол ежемесячно повышается: в декабре в союзе было 94 человека, в январе — 104, в феврале — 145, а в марте — 151 человек. Больше чем пятая часть комсамольцев находится в партии, значительно больше — подготавливается к политвоспитанию, сотни

и кони поскорее, чтоб было веселее!...

Незаметно пропали шесть месяцев. Немного; а уж той разношерстной братвы, времен карантинна, не узнать. В равномерной поступающей железная воля, решительность членов Красной армии. Иначе как мы ее кусочек и любимый перер в полку — Эй! Живо, живо, пушки, пики и в бой пошли было веселее!

Падрыхтоўка да пасеву.

У карыснай справе комсамоліцы бавіны быць першымі. З надыходам вясны нам траба ваказаць свой гаспадарчы твар, паказаць на сколькім турнікі, самастойны гаспадар з в-кі Уручча, Астр.-Гарадзенскага раёну.—Акомсамолены камітэт сляянскай узаемадапамогі пасунуў працу наперад.



Што трэба рабіць летам.

Купілі трыер-чышчічам пасеньне.

(Дукорскі сельсавет. Меншчына).

Дукорская ячейка ЛКСМБ лічылася і лічыцца аднай з мажнейшых ячейк Сымілавіцкага раёну. Яна шмат сваіх таварышоў паслава вучыцца, на малі высунула актыву.

Калі комсамолец пасылаўся на ту ці іншую грамадзкую працу — наша ячейка была пераконанаў пасяліцся пяховасці іх працы. Весь факт. У папярэднім складзе камітету сляянскай узаемадапамогі быў малы процэнт комсамольцаў. Працы і карысці ад камітету нікто ня бачыў. У новым складзе камітету процент комсамольцаў павялічыўся, старшыня камітету — комсамолец, скратор — таксама комсамолец.

При будущих сборах допризывников комсомольским комитетам, каждому комсамольцу в отдельности такой "работы" повторять не допустимо. Надо заранее готовится к сборам.

У корыснай справе — першым!!

Сярод ваксовых комсамольцаў ёсьць і такія, якія на пачатку другіх выкручаюцца ад працы на карысную справу, ад працы, якую дапамагае вёсце хутчай стаць багатшай.

Яны замест таго, каб скрыстаць кожную драбніцу ў паліашэні сваіх гаспадаркі, а разам з гэтым у паліашэні сваіго асабістага матэрыяльнага і культурнага роўню, робяцца пасыўнымі, "гультаймі", якіх часта абвязываюць дарослыя і бачкі.

У мяне ёсьць некалькі, добрыя знаёмых комсамольцаў у сваім раёне. Прыглядзеўшыся да іх убачым, як они часта праходзяць цэлы дзень, палена дроў з пад ног не падаючы на сваю вішню, ці на ёсць там леташняга пасяліцца ад ачысу, якія не нагнітаюць пасяліцца камені.

Цяпер усе працавацца пасушилі кампанию. Але ў задацах і камітэтаў усе пасадаі і гарварылася. Іх не гледзячы на ўсё

этая, зачастую самі комсамольцы зьяўляюцца памехамі і тормазамі ў гэтым спрэваздчыце.

Мие адночы расказваў пажылы селянін, як у іх ачышчалі насеніння і як ён быў у алуччы. А сын — комсамолец, хоць бачыць і прасіц, палічаваў "нават і ляжнае семя знаніць да ачысціць. Быў кожа, заняты на сходзе ячейкі. А сход быў увечары.

Выходзіць, што такі комсамолец увесе дзені думает аб сходзе і на іншую справу глядзіць: "мая хата з краю", або "бачык зробіць".

Ужо пары зразумеши шкоднастць такіх настроў, пара ўвайці каштоўнасць прыкладнай і старацельнай працы ў сваіх гаспадарцаў.

Нікэй друкуюмы матэрыял аблікаваў Сандовічу Сычапану да збору агародніка. Эта відаць, ад якога

комсамолец, якія заслужылі честы, калі ён пасядзе на шматпольле, ад

хлапец. Йшчэ думка на старому, па

году нараджэння.

К. Капітка.

Па сторому, па зелёбску.

(Вёска Біблікі, Біблікі с/савет,

Мазыршчына).

Я глядзячу на тое, што падыходзіш час пасеву, і што сляніе іншых вёсак ачышчают сваё насенінне, разыбіць яе на шматпольле і вясны паказальнія культурныя способы вырошчвания расылі.

Ужо дагаварыліся з камітэтам сляянскай узаемадапамогі, які автвідамі камавалак зямлі.

Зарас рыхтумес да практичнай працы на дзесяціні.

Паўлюк.

Што зробіць у ясі.

(Любачыскі раён, Случчына).

У раёне працуе адзін пастаянны зерніачыцельны пункт, дзе сляніе зусім дарэмна ачышчае насенінне. Організованы у давабак 2 зерніачыцельныя абызы, якія змогуць абслу жыць гаспадаркі ва ўсім раёне.

У нашым раёне надта распаўсюджана галаўня яровых. На агропункті мaeцца 142 пуды формаліну, які перед пасевам будзе скрыстаць прац сельскагаспадарчыя гуртки, комітэты узаемадапамогі, сельсаветы, кооператывы і інш. грамадзянскія организацыі.

Вёска пачынае пераходзіць на шматпольле. Ужо 4 вёсکі і 2 пасёлкі склалі прыгаворы, каб вясною гэта гэта году перайці на шматпольле. Ужо вядзецца разыбка на палосы і састаўляючы шматпольныя севавароты. У нас наогул падрыхтоўка да пасейнай кампаніі праводзіцца энергічна.

Н. Каржанеўскі.



А слянне стаяць у таку і дзвінца:

— Вот яна, так яна? Ета-ж адзяляе насенінне зярнёй ў зярнё. Прощае проста і цікава:

— Яшчэ ў сакавіку наша вёскаста як золата...

Mілюха.

